

I. I. Бамбешка

БДУ культуры і мастацтваў, Мінск

АРГАНІЗАЦЫЯ КРАЯЗНАЎЧАГА РУХУ Ў БССР У 1919–1941 гг.

У артыкуле разглядаюцца асноўныя этапы фарміравання арганізацыйнай структуры краязнаўчага руху ў БССР у 1919–1941 гг., дадзена харкторыстыка асноўных арганізацыйных форм краязнаўчага руху, паказана залежнасць арганізацыйных прынцыпаў будовы краязнаўчага руху ад агульнай ідэалагічнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне.

Апошнія дзесяцігоддзі харкторызуюцца ўзмоцненай цікавасцю да лакальнай гісторыі. Абумоўлена гэта новым уздымам краязнаўчага руху, які пачаўся ў нашай краіне ў другой палове 1980-х гг. Пасля абвяшчэння суверэнітэту ў Рэспубліцы Беларусь краязнаўству быў нададзены новы імпульс развіцця. Яно змога адыграць станоўчую ролю ў фарміраванні беларускай дзяржайнасці, станаўленні нацыянальнай ідэалогіі. Таму аднаўленне станоўчых элементаў краязнаўчай дзейнасці ў БССР 1920–1930-х гг. з'яўляецца вельмі карысным не толькі з мэтай гістарычнай рэканструкцыі, але і практычнага выкарыстання вопыту арганізацыі краязнаўчага руху мінулых гадоў у сучасных умовах. Гісторыя краязнаўчага руху ў 1919–1941 гг. уяўляе несумненнную цікавасць у плане вывучэння гісторыі грамадскага жыцця, гісторыі навукі і культуры, гісторыі беларускай і савецкай інтэлігенцыі, гісторы распаўсюджання ведаў.

На хвалі беларускага адраджэння ў пачатку XX ст. культурна-асветніцкі рух працягваў развівацца нават у складаных умовах Першай сусветнай вайны. У правінцыі, дзе была ініцыятыўная інтэлігенцыя, пераважна настаўнікі, пачалі з'яўляцца культурна-асветныя і іншыя арганізацыі, важнае месца сярод якіх займалі краязнаўчыя таварысты. (Слуцкае таварыства «Папараць-кветка», Смалярскі гурток радзімазнаўства, гурток вывучэння Гомельшчыны і інш.). Усе яны, незалежна ад стану развіцця, адчувалі адны і тыя ж цяжкасці: недахоп фінансавых сродкаў, адсутнасць метадычнай дапамогі і кіраўніцтва [5].

Разумеочы ўсю важнасць краязнаўчага руху для дзяржавы, імкнучыся надаць яму пэўныя сталыя арганізацыйныя формы і на-кіраваць масы краязнаўцаў, 23 снежня 1923 г. была створана пастаянная спецыяльная камісія з трох членаў Інбелкульта (У. І. Пічэта, А. А. Смоліч і Я. І. Васілевіч) для рэгістрацыі краязнаўчых аб'яднан-

няў і каардынацыі іх дзейнасці [6, с. 3]. Менавіта гэта камісія і стала асновай ЦБК (Цэнтральнае бюро краязнаўства), якое было ўтворана 29 снежня 1923 г. У яго склад увайшлі А. А. Смоліч, У. І. Пічэт, С. В. Скандракоў, М. В. Азбукін, В. Д. Друшчыц, а таксама прадстаўнікі ад партыйных органаў, камсамола, розных структур Народнага камісарыята асветы (НКА), прафсаюзаў і г. д. [31, с. 133].

Ужо ў пачатку студзеня 1924 г. быў распрацаўаны прыкладны статут для павятовых мясцовых таварыстваў краязнаўства [21, с. 4]. Пазней ён быў надрукаваны ў першым нумары краязнаўчага часопіса «Наш край».

Праца над статутам ЦБК працягвалася некалькі гадоў, і апрацоўка яго была скончана толькі ў сярэдзіне 1927 г. [14, с. 11]. Статут быў зацверджаны на пасяджэнні СНК БССР 9 сакавіка 1928 г. [35, с. 39].

На працягу ўсяго свайго існавання ЦБК фінансавалася і падпарадкоўвалася Інбелкульту (з 1929 г. – Беларускай Акадэміі навук (БАН), працавала пад навуковым кіраўніцтвам Прэзідыта Інбелкульту, што забяспечвала высокі навуковы і прафесійны ўзровень ўсяго праграмнага і інструкцыйнага матэрыялу, выпускаемага ЦБК. Разам з тым ЦБК з'яўлялася дастаткова самастойнай арганізацыяй, яго ўзаемаадносіны і сувязь з Інбелкультам вызначаліся нормамі Статута ЦБК. Кіраванне функцыянаваннем краязнаўчай сеткі рэспублікі ЦБК вяло праз Прэзідыум, які ў сваёй працы кіраваўся пастановамі краязнаўчых з'ездаў і канферэнций, указаннямі Прэзідыта Інбелкульту [29, с. 10].

Згодна са статутам ЦБК мела на мэце: 1) правядзенне ўліку краязнаўчай работы ў БССР; 2) аказанне дапамогі мясцовым краязнаўчым таварыствам, гурткам, музеям і г. д. у арганізацыі навукова-даследчай работы; 3) распрацоўку методыкі краязнаўчага вывучэння Беларусі і пытанняў гісторыі краязнаўчага руху Беларусі; 4) папулярызацыю краязнаўчай работы для прыцягнення да яе шырокіх мас насельніцтва і пашырэння краязнаўчай сеткі БССР; 5) арганізацыю комплекснага вывучэння асобных рэгіёнаў краіны і правядзенне краязнаўчых з'ездаў, пленумаў і падрыхтоўку матэрыялаў да іх [15, с. 123–124].

Сярод асноўных задач ЦБК было вывучэнне і ўдасканаленне арганізацыйных форм краязнаўчага руху ў рэспубліцы. Ужо на Мінскай краязнаўчай канферэнцыі (сакавік 1924 г.) у сваім дакладзе старшыня ЦБК А. А. Смоліч у адпаведнасці з тагачасным адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзелам прapanаваў прыкладную структуру краязнаўчага руху: ЦБК – павятовыя таварысты краязнаўства – іх аддзяленні на месцах [20, с. 2]. У далейшым гэта схема стане асновай для арганізацыі краязнаўчага руху ў краіне.

8 снежня 1924 г. была прынята пастанова ЦВК БССР аб адміністрацыйным падзеле рэспублікі на 10 акруг [37, с. 73]. У сувязі з гэтым ЦБК павінна было распрацаўваць і наладзіць такую арганізацыйную структуру краязнаўчых арганізацый, якая ахапіла б сваёй працай па магчымасці ўсю тэрыторыю краіны. Прыкладваліся на-

маганні па арганізацыі новых таварыстваў і гурткоў у розных месцах рэспублікі. Пад час гэтай дзейнасці выпрацоўваліся новыя арганізацыйныя формы краязнаўства. Паступова да канца 1925 г. ужо склаліся 3 асноўныя тыпы краязнаўчых арганізацый рэспублікі: акруговыя і раённыя таварысты, гурткі пры навучальных установах розных узроўняў, хатах-чытальнях, сельсаветах і г. д. [18, с. 7]. Такім чынам, у аснову арганізацыйнай структуры краязнаўчага руху ў БССР быў пакладзены адміністрацыйна-тэрытарыяльны прынцып, які стаў характэрным для краязнаўства ў межах усяго СССР [13, с. 5].

I Усебеларускі краязнаўчы з'езд (Мінск, студзень 1926 г.) падцвердзіў асноўныя формы краязнаўчых аб'яднанняў, якія былі замацаваны на другім такім з'ездзе [30, с. 73; 29, с. 115].

Падобная сістэма арганізацый краязнаўчага руху выключала магчымасць жорсткага бюрократычнага адміністравання, давала максімальную свабоду дзеяння арганізацый усіх узроўняў. ЦБК як вышэйшы орган у структуры краязнаўчага руху меў на мэце менавіта каардынацыю, а не кіраванне дзейнасцю краязнаўчай сеткі БССР.

Неаходнасць мець статуты для кожнай са структурных форм краязнаўчых арганізацый, а таксама «організацыйны досьлед беларускага краязнаўства» выклікалі і дали магчымасць ЦБК распрацаваць прыкладныя статуты для асобных арганізацый. Першыя статуты акруговага і раённага краязнаўчага таварыства прадстаўлены краязнаўцам яшчэ ў канцы 1925 г. Затым яны былі перапрацаваны, і ў студзені 1927 г. выйшлі ў новай рэдакцыі [32, с. 68–73; 34, с. 65–68]. Дадаткова былі распрацаваны статуты гурткоў краязнаўства і таварыстваў краязнаўства пры розных тыпах школ [25, арк. 114–121 адв; 33, с. 59–62]. Гэтыя статуты былі скіраваны на каардынацыю ўзаемадносін паміж краязнаўчымі арганізацыямі рознага ўзроўню і іх дзейнасць.

9 чэрвеня 1927 г. была прынята пастанова ЦВК і СНК БССР аб узбуйненні Бабруйскай, Гомельскай, Магілёўскай, Мазырскай, Мінскай і Полацкай акруг і ліквідацыі Барысаўскай, Калінінскай, Рэчыцкай і Слуцкай акруг [37, с. 79]. У сувязі з гэтым акруговыя таварысты ў апошніх чатырох акругах былі рэарганізаваны ў раённыя і ўвайшлі ў склад адпаведных акруговых таварыстваў [15, с. 81].

У 1930 г. у краіне разгарнуўся рух за паскарэнне тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва пад лозунгам «Пяцігодку за 4 гады», што паўплывала на фарміраванне новых адносін улады да краязнаўства і, як следства, змяненне ў структуры краязнаўчага руху ў БССР.

Новы курс у краязнаўстве, які выклікаў і змены ў яго структуры, быў абвешчаны на III Усебеларускай краязнаўчай канферэнцыі (Мінск, 25–26 студзеня 1930 г.).

Тэарэтычнае аргументаванне новага разумення краязнаўства пры захаванні старых, традыцыйных падыходаў даў М. І. Каспяровіч у

сваім артыкуле «Краязнаўства і школа». Ён характарызуе тэрмін «краязнаўства» як «... усебаковае вывучэнне краю організованымі мясцовымі грамадскімі сіламі для перабудовы краю на сацыялістычны лад» [16, с. 61]. Яшчэ адзін новы погляд на краязнаўства быў выказаны ў адозве ЦБК да ўсіх краязнаўчых арганізацый аб правядзенні краязнаўчай пяцідзёнкі: «Краязнаўства – форма садзейнічання сацыялістычнаму будаўніцтву з боку грамадскасці шляхам вывучэння краю і прымянення вынікаў вывучэння ў яго будаўніцтве» [3, с. 71]. Краязнаўства ператваралася ў інструмент для абслугоўвання і вырашэння практычных задач сацыялістычнага будаўніцтва [17, с. 77].

Змены ў сэнсавым напаўненні выклікалі і змены ў секцыйнай будове краязнаўчых арганізацый. На працягу 1920-х гг. краязнаўчыя арганізацыі складаліся з прыродна-геаграфічнай, грамадска-еканамічнай, культурна-гістарычнай і некалькіх нацыянальных секцый. Аднак дадзены падзел быў прызнаны вельмі агульным, паколькі ён не дазваляў сканцэнтраваць увагу краязнаўцаў на вузлавых пытаннях сучаснасці (індустрыйлізацыі і калектывізацыі). Дадзеная ідэя знайшла сваё ўвасабленне ў дакладзе «Роля краязнаўцаў на шляху сацыялістычнага будаўніцтва», які прагучай на адным з пасяджэнняў IV Усесаюзной краязнаўчай канферэнцыі (22–24 сакавіка 1930 г.). Там жа абмяркоўваўся і шэраг пытанняў тэарэтычнага і арганізацыйнага кшталту. У адпаведнасці з пастановамі канферэнцыі абласнія таварыства скосоўваліся. Замест іх павінны былі стварацца ячэйкі на фабрыках і заводах, у калгасах, у навучальных установах розных узроўняў, якія кіраваліся раённымі і акруговыми бюро краязнаўства [12, с. 13].

У сувязі з гэтым на пасяджэнні Прэзідыума ЦБК БССР 11 красавіка 1930 г. старшыня ЦБК А. З. Казак выказаў аналагічную думку і прапанаваў наступныя секцыйны падзел краязнаўчых арганізацый: прамысловая секція, сельска-гаспадарчая і школьнага. Ён адзначаў, што такая пабудова краязнаўчых арганізацый дазволіць ім быць больш «гнуткімі, жыцьцёвымі, концэнтраваць увагу на актуальнейшых пытаннях нашага будаўніцтва і зробіць іх сапраўды масавымі пролетарскімі організацыямі. У такія організацыі хутчэй увойдзе і рабочы і колгаснік, бо яны ўбачаць, што краязнаўчы рух займаецца вывучэннем пытанняў яго фабрыкі, яго колгасу...» [1, с. 4].

Было прызнана мэтазгодным правесці згаданы падзел краязнаўчых таварыстваў на секцыі ў акруговых і найбольш моцных раённых краязнаўчых таварыствах. На думку партыйнага кіраўніцтва, аналагічны падзел неабходна было правесці і ў складзе ЦБК. Былі прызначаны і куратары акрэсленых секцый з ліку сяброў ЦБК. За працаздольнасць прамысловай секціі ЦБК павінны былі адказваць Г. С. Аляксандраў і Д. М. Сабалеўскі, за работу секцый сацыялістычнага земляробства – С. К. Жураўскі і В. А. Самцэвіч, за секцію школьнага краязнаўства – М. І. Каспяровіч і В. А. Шашалевіч [8, с. 66].

Пытанні арганізацыйнай структуры краязнаўчага руху ў БССР абмяркоўваліся і на пасяджэнні Прэзідыума БАН ад 30 кастрычніка

1930 г. Заслухаўшы справа здачу старшыні ЦБК А. З. Казака, Прэзідым вынес бескампраміснае раешэнне, канстатуючы, што краязнаўчыя арганізацыі па зместу сваёй працы не адпавядаюць патрэбам сучаснага сацыялістычнага будаўніцтва, праводзяць погляды самабытнасці і аказаліся пад уплывам нацыянал-дэмакратаў [26, с. 122]. З мэтай выхаду з акрэсленай сітуацыі, а таксама па прычыне ліквідацыі акруг і акруговых краязнаўчых таварыстваў, якое адбылося ў адпаведнасці з пастановай Прэзідыта БАН ад 13 жніўня 1930 г., было вырашана прыняць структуру краязнаўчай сеткі БССР у наступным выглядзе: на месцах у раённых цэнтрах – раённыя краязнаўчыя таварысты, пры гарсаветах – гарадскія і на прадпрыемствах, саўгасах, калгасах, школах, тэхнікумах і ВНУ – краязнаўчыя гурткі. Прапаноўвалася ў 3-дэкадны тэрмін перапрацаваць існуючы Статут ЦБК [36, с. 82; 7, с. 71].

Рэарганізацыя секцыйнага складу ЦБК была здзейснена ў адпаведнасці з раешннем Прэзідыта ЦБК ад 27 снежня 1930 г. З мэтай «карэннай перабудовы краязнаўчай працы і падпрадакавання яе задачам сацыялістычнага будаўніцтва і абароны краіны» вырашыў вылучыць пры ЦБК наступныя секцыі: сацыялістычнай прамысловасці, сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, сацыялістычнай культуры і быту, школьнай-краязнаўчую, студэнцкую і секцыю па садзейнічанні абароне краіны.

Пры раённых і гарадскіх краязнаўчых таварыствах (у буйных гарадах) у выпадку наяўнасці працаўнікоў маглі арганізоўвацца секцыі, адпаведныя секцыям ЦБК. Краязнаўчыя таварысты пры ВНУ маглі існаваць на правах гарадскіх краязнаўчых таварыстваў, узгадняючы сваю працу з адпаведнымі раённымі таварыствамі.

Нізавыя краязнаўчыя ячэйкі (краязнаўчыя гурткі на фабрыках і заводах, пры калгасах і саўгасах і пры школах павышанага тыпу), як правіла, на секцыі не падзяляліся. Раённыя і гарадскія краязнаўчыя таварысты і гурткі маглі арганізоўваць музеі, куткі і выстаўкі [11, с. 92].

У выніку згаданых змен да канца 1930 г. структурна сетка краязнаўчых арганізацый БССР выглядала наступным чынам: ячэйка – райбюро – ЦБК. Раённыя бюро існавалі пры райвыканкамах і складаліся з 10–15 чалавек, якія абіраліся на раённай канферэнцыі, куды запрашаліся прадстаўнікі ўсіх грамадскіх арганізацый. Ранейшы структурны падзел таварыстваў на секцыі таксама быў заменены новым (промысловая, сельскагаспадарчая і школьнай). Такім чынам, будова краязнаўчага руху не змянілася не толькі па зместу, але і структурна.

Адміністрацыйнае кіраўніцтва дзейнасцю краязнаўчых арганізацый ажыццяўлялася без уліку іх патрабаванняў і рэальных магчымасцей. Краязнаўчыя аб'яднанні супраціўляліся перабудове, захоўваючы стающую арганізацыйную структуру, ці самараспускаліся. З 75 раёнаў БССР толькі 15 здолелі арганізаваць райбюро краязнаўства. Не больш паспяховай была работа па стварэнні краязнаўчых ячэек на прадпры-

емствах. Па ўсёй БССР іх было толькі 94, і аб'ядноўвалі яны каля 1000 чалавек [9, с. 93].

У сярэдзіне 1931 г. у шэрагу месцаў назіраўся ўжо поўны развал краязнаўчай работы, паколькі былыя краязнаўцы адышлі ад гэтай дзеянасці па тых ці іншых прычынах, а новыя асобы яшчэ не былі прыняты. З мэтай нейкім чынам наладзіць краязнаўчы рух у ліпені 1931 г. як працяг рэарганізацыі Акадэміі навук пры Прэзідыуме БАН было арганізавана Цэнтральнае бюро масавай работы і краязнаўства, у склад якога ўвайшло ЦБК [28, с. 226]. Гэта сведчыла аб тым, што краязнаўства стала разглядацца як частка масавай навукова-даследчай работы на фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах.

На пасяджэнні Прэзідыума БАН 9 лютага 1932 г. былі зацверджаны палажэнне аб раённым бюро краязнаўства і прыкладны статут краязнаўчай ячэйкі [10, с. 4, 7]. Гэтыя раашэнні канчатковая замацавалі новую структуру краязнаўчага руху ў БССР: Цэнтральнае бюро масавай работы і краязнаўства – раённае бюро краязнаўства – ячэйка краязнаўства на фабрыцы ці заводзе, сельскагаспадарчых прадпрыемствах. Што тычыцца секцыйнага складу, то палажэннем прадугледжвалася стварэнне шасці секцый, прычым як традыцыйных – прамыслова-еканамічнай, прыродна-гістарычнай, школьнай-краязнаўчай, так і новых – сацыялістычнага земляробства, гістарычна-рэвалюцыйнай, сацыялістычнай культуры і быту [10, с. 6].

Тым не менш, негледзячы на ўсе мерапрыемствы па разгортванні краязнаўства, яно ў рэспубліцы так і не адрадзілася ў маштабах 1920-х гг. Яскравым сведчаннем гэтага можа быць той факт, што на Усебеларускай канферэнцыі па навукова-даследчай работе, якая адбылася ў май 1932 г., толькі 9 чалавек прадстаўлялі краязнаўства [4, с. 72].

Пытанні, звязаныя з вырашэннем сітуацыі ў краязнаўстве, уздымаліся і на пасяджэннях у СНК БССР. 1 чэрвеня 1932 г. была прынята пастанова «Аб мерапрыемствах па разгортванні краязнаўчага руху», у якой гаварылася, што паспяховае выкананне плану сацыялістычнага будаўніцтва ў чацвёртым заключным годзе патрабуе максімальнага разгортвання масавай навукова-даследчай працы і ўцягнення ў гэту працу праз краязнаўчыя арганізацыі шырокіх мас працоўных [24, арк. 335]. Згаданая пастанова шмат у чым паўтарала папярэднія афіцыйныя загады Прэзідыума БАН, для паляпшэння становішча ў краязнаўстве прадугледжвала шэраг мерапрыемстваў і яшчэ раз падцвердзіла ўжо існуючу трохпрыступковую структуру краязнаўчага руху ў БССР [24, с. 336].

Аднак і гэтая пастанова не зрушыла з месца краязнаўчы рух, паколькі краязнаўчыя арганізацыі не справіліся з тымі задачамі, якія пепрад імі былі пастаўлены. Тому на пасяджэнні Прэзідыума ЦБК 5 кастрычніка 1932 г. было прынята раашэнне зноў правесці рэформы краязнаўчага руху ў рэспубліцы па прыкладу РСФСР, дзе гэта было зроблена раней [2, с. 18].

Дадзеная рэарганізацыя датычылася ўсіх узроўняў краязнаўчага руху. У падрыхтаванай і зацверджанай пастанове больш падрабязна акрэсліваліся абавязкі старшыні ЦБК, яго Прэзідыму і астатніх членоў. Так, старшыня ЦБК з'яўляўся адказным за фарміраванне апарату ЦБК, агульнае кіраўніцтва работай Прэзідыму і апарату. Бягучая аператыўная работа апарату ЦБК праводзілася пад кіраўніцтвам навуковага сакратара ў акрэсленых для яго межах. Усю бягучую работу ў цэлым здзяйсняў рабочы Прэзідым, які складаўся з членаў Прэзідыму – штатных работнікаў ЦБК.

Згаданыя змены ў структуры краязнаўчага руху БССР былі закліканы вырашыць некалькі задач: забяспечыць сістэматычную масавую папулярызацыйную і арганізацыйную работу, арганізаваць планавую і навукова-метадычную работу, арганізаваць сістэматычны ўлік, плаванне і работу, скіраваную на падрыхтоўку кадраў і разгортванне выдавецкай справы. Такім чынам, адчуваеща тоеснасць задач папярэдніх пастановы СНК ад 1 чэрвеня 1932 г. [27, с. 2].

У адпаведнасці з акрэсленымі задачамі планавалася правесці і структурную рэарганізацыю, стварыўшы ў складзе ЦБК і раённых бюро краязнаўства наступныя сектары: арганізацыйна-інструктарскі, навукова-метадычны, вучона-планавы, сектар кадраў і выдавецкі. Спачатку ствараліся першыя два сектары, а астатнія – па меры ўмацавання і разгортвання работы двух цэнтральных. У пастанове былі сформуляваны асноўныя задачы кожнага з сектараў і кірункі навуковадаследчай і праграмна-метадычнай дзейнасці: вывучэнне прыродна-вытворчых сіл, прамысловасці, сельской гаспадаркі, транспарту, гародскога будаўніцтва, культуры і быту, школьнага краязнаўчага накірунку музея будаўніцтва і абароны краіны, якія вызначалі адпаведныя секцыі. У першую чаргу павінны быць створаны секцыі па вывучэнні вытворчых сіл, прамысловасці, сельской гаспадаркі, культуры і быту і школьнага краязнаўчага. Для большай канкрэтнызациі працы прапаноўвалася ствараць брыгады. Структура нізовых краязнаўчых таварыстваў (ячэек), на думку распрацоўшчыкаў, павінна быць яшчэ больш гнуткай [2, с. 19].

У заключенні аўтары пастановы выказвалі ўпэўненасць, што дадзеная перабудова павінна была ўнесці «большую выразнасць», плаванасць у краязнаўчую работу па ўсёй сістэме, забяспечыць выкананне дырэктыў партыі і ўраду аб павышэнні ўзроўню краязнаўчай работы і яе адпаведнасці тэмпам сацыялістычнага будаўніцтва, калі сацыялістычныя метады работы – сацыялістычнае спаборніцтва і ўдарніцтва – будуць пакладзены ў аснову ўсёй краязнаўчай работы [2, с. 21–22].

Аднак і гэта пастанова не дазволіла ўзнавіць краязнаўчы рух. У другой палове 1932 г. пасля агляду краязнаўчай працы на месцах мэтай праверкі выканання дырэктыў партыі і ўраду па разгортванні краязнаўчага руху ЦБК канстатаўала, што зрухі у арганізацыі і рас-

паўсюдзянні краязнаўства амаль адсутнічалі. Толькі ў невялікай колькасці раёнаў БССР назіраліся некаторыя дасягненні ў разгортванні краязнаўчай работы і «падпараткаванні яе непасрэдна задачам сацыялістычнага будаўніцтва» [19, с. 88].

Таму ў 1933 г. ЦБК як кіраўнічы орган краязнаўства ў БССР быў скасаваны, і ўсё кіраўніцтва краязнаўчым рухам перайшло да НКА [4, с. 71].

У 1935 г. партыйнае кіраўніцтва рэспублікі зноў звярнула ўвагу на краязнаўчы рух. 29 красавіка 1935 г. ЦК КП(б)Б прыняло пастанову «Аб становішчы музейнай справы ў БССР», у якой прызнавалася не-здавальняючай не толькі музейная, але і ўся пастанова краязнаўчай работы [23, арк. 130]. Для паляпшэння становішча, распрацоўкі пытанняў краязнаўства і выканання пастановы ў адносінах да краязнаўства тым жа рашэннем стваралася спецыяльная камісія пад кіраўніцтвам Пасюковіча, у якую ўвайшлі член-карэспандэнт БАН Б. М. Шпенцер, Папкевіч, Давідовіч і дырэктар Мінскага сацыяльна-гістарычнага музея С. М. Якубчык. Аднак камісія не здолела реалізаваць ускладзеныя на яе задачы, і краязнаўчая справа так і не была наладжана і адноўлена. Яна і не магла быць палепшана пры такім ідэалагічным клімаце, які склаўся ў БССР, аднак ўся адказнасць за гэта была ўскладзена на бывшага наркома асветы БССР А. А. Чарнушэвіча.

У сярэдзіне 1936 г. Бюро ЦК КП(б)Б зноў зацікавілася пытаннямі краязнаўства і зноў уключыла яго ў павестку дня. Было вырашана даручыць камісіі ў складзе члена Бюро А. М. Саакяна, прэзідэнта БАН І. З. Сурты, першага сакратара ЦК ЛКСМБ А. В. Аўгустайціса, новага наркома асветы, бывшага рэктара БДУ А. І. Дзякава, старшыні Белсаўпрофа З. З. Кавальчука і сакратара ЦВК БССР М. А. Ляўкова падрыхтаваць «пытанне для ўнясення на Бюро ЦК КП(б)Б і СНК БССР» [22, арк. 58]. 21 чэрвень 1936 г. пастанова «Аб краязнаўчай работе і становішчы музейнай справы ў БССР», якая дубліравала папрэднюю, была прынята [23, арк. 12–12 адв.]. У пастанове акрамя практичных мерапрыемстваў па разгортванні краязнаўчага руху і паляпшэнні стану краязнаўчай работы (арганізацыя турысцкіх паходаў, шлюпачных прабегаў па судаходным рэкам для вывучэння рэк; правядзенне экспкурсій піянераў і школьнікаў да помнікаў грамадзянскай вайны і г. д.) пропаноўвалася арганізацаць у складзе НКА спецыяльны Аддзел краязнаўства і музеяў з непасрэдным падпараткаваннем кіраўнікоў апошніх непасрэдна наркому асветы. Пералельна для ўзгаднення краязнаўчай і музейнай работы, якая праводзілася рознымі ўстановамі і арганізацыямі БССР, і аблеркавання агульных пытанняў краязнаўства пропаноўвалася стварыць пры НКА Савет па краязнаўству. Аднак пастанова не ўдакладняла размежавання функцый і абавязкаў паміж Саветам па краязнаўству і Аддзелам краязнаўства і музеяў [23, арк. 12 адв.]. Гэта была апошняя спроба з боку партыйнага кіраўніцтва рэспублікі аднавіць краязнаўчы рух у рэспубліцы, які так і не адрадзіўся.

25 красавіка 1938 г. НКА СССР сваім пісьмом-дырэктывай «Аб пастаноўцы і арганізацыі краязнаўчай работы» адзначаў, што няма ніякай патрэбы ствараць спецыяльныя і асобныя арганізацыі, і прадпісваў разгарнуць краязнаўчую работу пад навукова-метадычным кіраўніцтвам мясцовых краязнаўчых арганізацый [12, с. 14]. Гэта абмяжоўвала магчымасці грамадскага краязнаўства, ускладняла яго адраджэнне і правядзенне. Яно стала справай параўнальна вузкага кола асоб – супрацоўнікаў кафедраў ВНУ, архіваў, музеяў.

Такім чынам, падводзячы вынікі, адзначым, што на тэрыторыі БССР у перыяд з 1919 г. да канца 1923 г. быў створаны шэраг разнастайных культурна-асветных арганізацый, сярод якіх сустракаліся і краязнаўчыя. Усе яны не былі арганізаваны і дзейнічалі паасобку. З мэтай арганізацый, метадычнага кіраўніцтва існуючымі краязнаўчымі суполкамі і распаўсюджання краязнаўства 29 снежня 1923 г. быў створаны ЦБК, які дзейнічаў у складзе Інбелкульта, а з 1929 г. – БАН.

Праца ЦБК у першую чаргу была накіравана на стварэнне сеткі краязнаўчых арганізацый на ўсёй тэрыторыі БССР. Паступова сфарміравалася іерархічная структура краязнаўчага руху ў рэспубліцы. Адпаведна новаму адміністрацыйна-тэрытарыяльному падзелу выявіліся краязнаўчыя арганізацыі трох узроўняў: акруговыя таварысты, раённыя таварысты і гурткі (пры сельсаветах, хатах-чытальнях, установах адукцыі розных ступеняў). Былі распрацаваны статуты краязнаўчых арганізацый усіх узроўняў і ЦБК. Падобная сістэма арганізацый краязнаўчага руху была замацавана I і II Усебеларускімі краязнаўчымі з'ездамі і выключала магчымасць жорсткага бюрократычнага адміністрыравання, давала пэўную свабоду дзеянняў арганізацыям усіх узроўняў.

Асноўныя кірункі краязнаўчай працы (выяўленне, збор і вывучэнне ўсяго комплексу гісторыка-культурнай спадчыны, вывучэнне населеных пунктаў, прадпрыемстваў, сельскай гаспадаркі, этнаграфічнае вывучэнне Беларусі, даследаванні пытанняў народанаельніцтва і г. д.) вызначылі і секцыйны падзел краязнаўчых таварыстыў, у якіх вылучаліся культурна-гістарычныя, прыродна-геаграфічныя і сацыяльна-еканамічныя секцыі.

Пачынаючы з 1929 г., у сувязі са згортваннем палітыкі беларусізмі, з выкананнем першага 5-гадовага плана сацыялістычнага будаўніцтва, змяненіе сэнсавае напаўненне краязнаўства, якое пачало разглядацца як частка калектыўнай масавай навукова-даследчай работы. Як падцвярдзэнне гэтаму ў ліпені 1931 г. у складзе БАН утвараецца Цэнтральнае бюро масавай работы і краязнаўства, у склад якога і ўвайшло ЦБК. Пад уплывам змен у разуменні краязнаўства змяненіца і задачы краязнаўцаў, якія цяпер павінны былі займацца вывучэнням пытанняў, звязаных з індустрыялізацыяй краіны, з вывучэннем энергетычных рэсурсаў, вывучэннем калгасаў і калгаснага руху, асобных проблем павышэння ўраджайнасці сельскай гаспадаркі і інш.

Наступным крокам была арганізацыйная перабудова краязнаўчай сеткі па вытворчаму прынцыпу, г. зн. перанясенне ўсёй краязнаўчай работы ў краязнаўчыя ячэйкі на фабрыках і заводах, калгасах і саўгасах. Паўплывала на змяненне структуры краязнаўчага руху БССР у 1930-я гг. пастанова 26 ліпеня 1930 г. СНК і ЦВК БССР аб новым адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле краіны і ліквідацыі акрут. У выніку такіх змен акруговыя таварысты краязнаўства перасталі існаваць.

Пасля шэрагу рэарганізацый да канца 1930 г. структурна сетка краязнаўчых арганізацый БССР выглядала наступным чынам: ячэйка – райбюро – ЦБК. Ранейшы структурны падзел таварыстваў на секцыі таксама быў заменены новым (прамысловая, сельскагаспадарчая і школьнай). Такім чынам, будова краязнаўчага руху змянілася не толькі па зместу, але і структурна. Негледзячы на неаднаразовыя пастановы (1.06.1932 г., 5.10.1932 г.), скіраваныя на аднаўленне і разгортванне краязнаўчага руху, ён так і не адрадзіўся і ў 1933 г. у выніку неаднаразовых рэарганізацый асноўны кіраўнічы і метадычны орган краязнаўства – ЦБК – быў скасаваны. Паступова знікалі і іншыя формы арганізацый краязнаўчага руху ў БССР.

У другой палове 1930-х гг. партыйнае кіраўніцтва рэспублікі яшчэ некалькі разоў (29.04.1935 г., 21.06.1936 г.) спрабавала аднавіць краязнаўчы рух (разам з музейнай справай). Для гэтага ў складзе НКА ствараліся Аддзел краязнаўства і музеяў і Савет па краязнаўству, аднак іх функцыі так і не былі ўдакладнены і размежаваны. На вялікі жаль, гэтыя пастановы не садзейнічалі паліпшэнню сітуацыі, і да канца 1930-х гг. краязнаўчы рух знік як навуковая і сацыяльна-культурная з'ява.

Спіс літаратуры

1. А. К. Да пытанняў рэорганізацыі структурнага падзелу краязнаўчых організацый БССР / А. К. // Наш край. – 1930. – № 5–6. – С. 3–4.
2. Аб перабудове структуры органаў краязнаўства // Савецкая краіна. – 1932. – № 12. – С. 18–22.
3. Адозва ЦБК аб правядзеніі краязнаўчай піцідзёнкі // Савецкая краіна. – 1930. – № 1–2. – С. 71.
4. Амелькович, Л. Г. Деятельность ЦБК Белоруссии (1923–33 гг.) / Л. Г. Амелькович // Вопр. библиотековедения и библиографии: сб. науч. тр. / ред-совет: В. Е. Леончиков (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 1975. – С. 59–77.
5. Бамбешка, І. І. Фарміраванне краязнаўчых арганізацый на тэрыторыі Беларусі. 1917 – канец 1923 г. / І. І. Бамбешка // Романовские чтения – 2: сб. трудов междунар. науч. конф. / под. ред. О. В. Дыченко. – Могілёў, 2006. – С. 70–71.
6. Васілевіч. Бюро краязнаўства пры Інбелкультце / Васілевіч // Савецкая Беларусь. – 1924. – 4 студз. – С. 3.
7. Выпіска з протоколу № 29 пасяджэння Прэзідыйму Беларускай Акадэміі Навук 30/X–1930 г. // Наш край. – 1930. – № 9–10. – С. 71.
8. Дзейнасць ЦБК // Наш край. – 1930. – № 4. – С. 65–67.
9. Заключэнне аб выніках соцыялістычнага спаборніцтва паміж ЦБК РСФСР, ЦБК БССР і Украінскім Камітэтам краязнаўства на падставе дагавору, заключанага на 10 пленуме ЦБК РСФСР // Савецкая краіна. – 1932. – № 4. – С. 92–94.
10. Зборнік програм і інструкцый па краязнаўству / Белорус. акад. навук, Цэнтр. бюро краязнаўства. – Мінск, 1932. – Вып. 1.

11. Інфармацыя ЦБК // Савецкая краіна. – 1931. – № 1. – С. 92.
12. Історыческое краеведение: учеб. пособие для студентов ист. фак. пед. ин-та / под ред. Г. Н. Матюшина. – М., 1975.
13. Кабанов, П. И. О советском историческом краеведении / П. И. Кабанов, А. Д. Ушаков // История СССР. – 1963. – № 3. – С. 3–17.
14. Казак, А. Краязнаўства ў БССР к дзесяцігоддзю Каstryчнікавай Рэвалюцыі А. Казак // Наш край. – 1927. – № 10. – С. 9–15.
15. Каспяровіч, М. Краязнаўства / М. Каспяровіч. – Менск, 1929.
16. Каспяровіч, М. Краязнаўства і школа / М. Каспяровіч // Камуністычнае выхаванне. – 1930. – № 3. – С. 58–69.
17. Краязнаўчая піацідзёнка ў Клімавіцкім раёне // Савецкая краіна. – 1931. – № 3. – С. 77.
18. Краязнаўчыя арганізацыі БССР // Наш край. – 1925. – № 1. – С. 6–10.
19. Кулакоў, Т. Аб папярэдніх выніках агляду работы краязнаўчых организаций на мясцох / Т. Кулакоў // Савецкая краіна. – 1932. – № 11. – С. 88–92.
20. М. Менская краязнаўчая канферэнцыя / М. // Савецкая Беларусь. – 1924. – 1 крас. – С. 2.
21. Мясцовыя таварысты па краязнаўству // Савецкая Беларусь. – 1924. – 17 студз. – С. 4.
22. Протокол заседания Бюро ЦК КП(б)Б № 179 от 21.04.1936 г. и документы к нему // Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 4. – Оп. 1. – Д. 9145.
23. Протокол заседания Бюро ЦК КП(б)Б № 140 от 21.06.1936 г. и документы к нему // НАРБ. – Фонд 4. – Оп. 1. – Д. 9159.
24. Постановления СНК БССР // НАРБ. – Фонд 7. – Оп. 1. – Д. 815. – Т. II.
25. Положения и инструкции Наркомпроса БССР о научных сотрудниках вузов, о порядке перевода и предоставления отдыха студентов рабфаков, протоколы конференции Протстуда БССР, совещание при Главпрофобре и отчеты о работе инспекторов Главпрофобра БССР // НАРБ. – Фонд 42. – Оп. 1. – Д. 1845.
26. Несцярчук, Л. М. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі: асноўныя этапы фарміравання, сучасны стан і перспектывы / Л. М. Несцярчук. – Мінск, 2003.
27. Пастанова СНК БССР «Пра мерапрыемствы для разгортвання краязнаўчага руху» // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства БССР. – 1932. – № 43. – С. 2–4.
28. Платонаў, Р. П. Беларусь у міжваенны перыяд. Старонкі палітычнай гісторыі ў святыне архіўных крыніц / Р. П. Платонаў. – Мінск, 2001.
29. Працы другога Усебеларускага краязнаўчага з'езду. – Мінск, 1926.
30. Працы першага Усебеларускага краязнаўчага зъезду. – 7–11 лют. 1926 г. – Мінск, 1926.
31. С-ков, С. Цэнтральнае Бюро Краязнаўства пры І. Б. К. / С. С-ков // Асьвета. – 1924. – № 2. – С. 133–134.
32. Статут акруговага таварыства краязнаўства // Наш край. – 1927. – № 1. – С. 69–73.
33. Статут гуртка краязнаўства // Наш край. – 1926. – № 12. – С. 59–62.
34. Статут раённага таварыства краязнаўства // Наш край. – 1927. – № 1. – С. 65–68.
35. Статут Цэнтральнага Бюро Краязнаўства пры Інстытуце Беларускай Культуры // Наш край. – 1928. – № 4. – С. 39–40.
36. Усім акруговым таварыствам краязнаўства // Наш край. – 1930. – № 7/8. – С. 82.
37. Храналогія гісторыі Беларусі / склад. П. В. Гетаў, М. І. Камінскі. – 3-е выд., перапрац. і дап. – Мінск, 1992.